

✓ Круглы стол «Беларускія пераклады Бібліі», прымеркаваны да 95-годдзя выдання першай біблейскай кнігі на сучаснай беларускай мове, адбыўся **1 снежня** ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Айчыныя мовазнаўцы, гісторыкі, выкладчыкі, перакладчыкі, выдаўцы, багасловы, святары розных канфесіяў абмеркавалі праблемы біблейскага перакладу. У межах круглага стала

прэзентавалі факсімільнае выданне першага перакладу біблейскай кнігі на сучасную беларускую мову «Паводле Лукі Святое Евангелле», якое выйшла сёлета ў выдавецтве НББ, і пераклад Евангелля, выкана нага братам Якуба Коласа Міхасём Міцкевічам. У фонды бібліятэкі былі перададзеныя рукапісы перакладу Бібліі ксяндза Уладзіслава Чарняўскага. Удзельнікам круглага стала была прадстаўленая выстава каштоўных дакументаў па гісторыі перакладаў Бібліі на беларускую мову.